

**РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ВІЗАВАЯ АНКЕТА**

**VITRYSKA REPUBLIKEN
ANSÖKAN OM INRESEVISERING**

1. Прозвішча/ Efternamn		4. Пол/ Kön		Фотаздымак/ Foto	
2. Імя/ Förnamn		<input type="checkbox"/> мужчынскі/ man			
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/ Andra namn inclusive namn som ogift		<input type="checkbox"/> жаночы/ kvinna			
5. Дата нараджэння/ Födelsedatum		6. Месца нараджэння/ Födelseort och land			Службовыя адзнакі/ Endast för ambassadens noteringar Дата звароту: Падставы: <input type="checkbox"/> сапраўдны пашпарт <input type="checkbox"/> візавая падтрымка <input type="checkbox"/> фінансавыя сродкі <input type="checkbox"/> страхоўка <input type="checkbox"/> інтэрв'ю Рашэнне по звароту: ад <input type="checkbox"/> станоччае <input type="checkbox"/> адмоўнае Тып візы: <input type="checkbox"/> В <input type="checkbox"/> С <input type="checkbox"/> D Кратнасць візы: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> шм Мэта візіту: <input type="checkbox"/> транзіт <input type="checkbox"/> дзелавыя стасункі <input type="checkbox"/> удзел у спартыўных/ культурных мерапрыемствах <input type="checkbox"/> прэса <input type="checkbox"/> гуманітарная <input type="checkbox"/> рэлігійныя стасункі <input type="checkbox"/> з правам працы па найму <input type="checkbox"/> турызм <input type="checkbox"/> на вучобу <input type="checkbox"/> прыватная <input type="checkbox"/> наведванне месцаў пахавання <input type="checkbox"/> на сталае жыхарства <input type="checkbox"/> службовая <input type="checkbox"/> дыпламатычная Віза: № Сапраўдная: з па
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">dag månad år</div> </div>		краіна/ land горад/ stad вобласць(раён)/ region			
7. Цяперашняе Грамадзянства(ы)/ Nuvarande nationalitet (-er)					
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якія былі ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены / Ifall ni har ändrat nationalitet (-er), skriv ursprunglig (-a) nationalitet (-er)					
8. Тып пашпарта/ Passtyp		9. Нумар пашпарта/ Passnummer		12. Дата выдачы/ Utfärdande datum	
<input type="checkbox"/> звычайны/ Personligt pass <input type="checkbox"/> дыпламатычны/ Diplomatrpass <input type="checkbox"/> службовы/ Tjänstepass <input type="checkbox"/> іншы дакумент/ Annan resehandling:		10. Кім выдадзены/ Utfärdat av			<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">dag månad år</div> </div>
		11. Дзе выдадзены/ Utfärdat i (stad/ort)			13. Тэрмін дзеяння/ Valid until
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">dag månad år</div> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">dag månad år</div> </div>	
14. Адрас сталага месца жыхарства/ Permanent hemadress					
краіна/ land вобласць(раён)/ region (län/kommun) горад/ stad вуліца/ gata нумар дома/ husnummer нумар квартэры/ lägenhet nummer нумар тэлефона/ telefonnummer e-mail					
15. Месца працы і службовы адрас/ Nuvarande sysselsättning och arbetsgivares adress					
прадпрыемства/ företag пасада/ anställning(post) краіна/ land вобласць(раён)/ region (län/kommun) горад/ stad вуліца/ gata нумар дома/ husnummer нумар тэлефона/ telefonnummer					
16. Тып візы/ Typ av visa		17. Катэгорыя візы/ Visa kategori		18. Колькасць уездаў/ Önskat antal inresor	
<input type="checkbox"/> індывідуальная/ individuell <input type="checkbox"/> групавая/ grupp		<input type="checkbox"/> транзітная/ transit <input type="checkbox"/> кароткачасовая/ korttids visa <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/ långtids visa			
				<input type="checkbox"/> аднаразовая/ en resor <input type="checkbox"/> двухразовая/ två inresor <input type="checkbox"/> шматразовая/ multipla inresor	
19. Тэрмін дзеяння візы/ Visering mellan					
з/ från		па/ till		на тэрмін знаходжання/ Vistelse längt	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">dag månad år</div> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">dag månad år</div> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; margin-bottom: 2px;">сутак/ antal dagar</div> </div>	
20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/ Namn på inbjudande organisation eller person					
21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/ Adress till inbjudande organisation eller person					
вобласць/ region горад/ stad вуліца/ gata нумар дома/ husnummer нумар квартэры/ lägenhetnummer нумар тэлефона/ telefonnummer нумар факса/ fax nummer e-mail					
22. Адрас знаходжання ў Беларусі/ Adress i Vitryssland					
вобласць(раён)/ region горад/ stad вуліца/ gata нумар дома/ husnummer нумар квартэры/ lägenhetnummer гасцініца/ hotel					
23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/ Detaljerad förklaring av resans syfte					

Глядзі на адвароце ↓ Var god vänd

24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/ Tidigare vistelser i Vitryssland <input type="checkbox"/> так/ ja <input type="checkbox"/> не/ nej калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту/ Om Ja specificera datum, plats och syfte för den senaste resan з/ fråן на/ till дзе/ var мэта візіту/ resans syfte													
25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага году/ Tidigare vistelser i Vitryssland inom det senaste året 1) з/ fråן на/ till 4) з/ fråן на/ till 2) з/ fråן на/ till 5) з/ fråן на/ till 3) з/ fråן на/ till 6) з/ fråן на/ till													
26. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана/ Har ni någon gång fått avslag på visering till Vitryssland eller har din vitryska visering upphävts? <input type="checkbox"/> так/ ja <input type="checkbox"/> не/ nej калі так, вызначце дату/ om ja specificera datum													
27. Ці падпадлі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Har ni någon gång brutit mot vitrysk lag under er vistelse i Vitryssland? <input type="checkbox"/> так/ ja <input type="checkbox"/> не/ nej калі так, вызначце калі/ om ja specificera när і дзе/ och var Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/ Ett positivt svar på ovanstående fråga behöver inte nödvändigtvis återverka negativt på er ansökan om visering, men i så fall bör ni helst komma på ett enskilt samtal med konsuln													
28. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны/ Har ni någon gång förvisats ut ur något land <input type="checkbox"/> так/ ja <input type="checkbox"/> не/ nej калі так, вызначце калі/ om ja specificera när і з якой краіны / och från vilket land													
29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Transportmedel för er inresa till Vitryssland													
30. Маршрут руху/ Reseväg													
31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Tillgängliga medel för er vistelse i Vitryssland <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі/ kontanter <input type="checkbox"/> банкаўскія чэкі/ bankcheckar <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі/ kreditkort <input type="checkbox"/> зваротны білет/ returbiljetter <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі/ resecheckar <input type="checkbox"/> пражыванне/ logi	32. Звесткі аб медыцынскай страхоўцы/ Information om sjukförsäkring страхавая арганізацыя/ sjukförsäkringsbolag страхавы поліс/ sjukförsäkring: нумар/ nummer сапраўдны з/ giltig från на/ till												
33. Сямейнае становішча/ Civilstånd <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/ gift <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/ ensamstående <input type="checkbox"/> разведзены(а)/ skild <input type="checkbox"/> удавец (удава)/ änka/änkling													
34. Прозвішча мужа(жонкі)/ Makes (makas) efternamn	35. Прозвішча мужа(жонкі) пры нараджэнні/ Makes (makas) födelsenamn (namn som ogift)												
36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/ Makes (makas) förnamn, andra namn	37. Грамадзянства(ы) мужа(жонкі)/ Makes (makas) nationalitet												
38. Дата нараджэння мужа(жонкі)/ Makes (makas) födelsedatum <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 25%;">dag</td> <td style="width: 25%;">månad</td> <td style="width: 25%;">år</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>	dag	månad	år		39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ Makes (makas) födelseort краіна/ land горад/ stad вобласць(раён)/ region								
dag	månad	år											
40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запішыце табліцу/ Ifall barn följer med och de står i ert pass, var vänlig fyll i tabellen <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Прозвішча / Efternamn</th> <th style="width: 33%;">Імя / Förnamn</th> <th style="width: 33%;">Дата і месца нараджэння / Födelsedatum och ort</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Прозвішча / Efternamn	Імя / Förnamn	Дата і месца нараджэння / Födelsedatum och ort									
Прозвішча / Efternamn	Імя / Förnamn	Дата і месца нараджэння / Födelsedatum och ort											
41. Дэкларацыя/ Declaration я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаю, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./ Deklaration: Jag försäkrar att alla de upplysningar jag har lämnat är korrekta och fullständiga. Jag är medveten om att felaktiga uppgifter eller min vägran att bifoga nödvändiga dokumenter kan leda till att min inresa till Vitryssland nekas. Jag är också medveten om att felaktiga uppgifter kan leda till att min ansökan avslås eller till att en visering som redan beviljats upphävs. Jag förbinder mig att enligt lag registrera mig vid inresan till Vitryssland och att lämna Vitrysslands territorium vid viseringens utgång./													
42. Асабісты подпіс/ Underskrift	43. Дата падпісання/ Datum <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 25%;"> </td> <td style="width: 25%;"> </td> <td style="width: 25%;"> </td> <td style="width: 25%;"> </td> </tr> <tr> <td>dag</td> <td>månad</td> <td>år</td> <td> </td> </tr> </table>					dag	månad	år					
dag	månad	år											